

Анонс асноўных мерапрыемстваў  
ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка», якія запланаваны  
на **кастрычнік** 2018 года

*Дажджлівае надвор'е,  
Кастрычніцкая слота.  
Дождж-імжака, дождж-свавольнік,  
Ахінуў сабою горад,  
Лісьце жоўтае каштанаў  
На траве пажухлай мокнуе...  
А здаецца - нібы сонца  
Раськідала аскалёпкі...  
Юрась Певуноў*

Кастрычнік – дзясяты месяц года. Стараславянскія назвы яго – лістапад, ріень, паздзернік, брудзень; у сербаў – паздзернік, у палякаў – październik, ва ўкраінцаў – жоўтень. Беларускае найменне месяца паходзіць ад слова "кастрыца": у гэты час сяляне трапалі, часалі лён і каноплі, з якіх ападала шмат кастрыцы. У рымлян October (такая ж аснова ў нямецкай, французскай, англійскай, рускай мовах) быў прысвечаны богу вайны Марсу. У 15-ы дзень месяца прыносілі ў ахвяру каня, які вылучаўся на папярэдніх скачках. Другога кастрычніка святкавалі Медэтрыналіі ў гонар багіні медыцыны Медэтрыны. Кожны рымлянін гатаваў сабе багаты стол і стараўся як магла больш наесціся і напіцца, бо гэта нібы перасцерагала яго ў будучым ад розных хвароб. Старажытныя грэкі ўшаноўвалі бога вінаробства Бахуса (Дыяніса).

Свята было вельмі вясёлым і свабодным: у ім нароўні з вольнымі грэкамі, прымалі ўдзел і рабы. Адмысловы хор пры музыцы і скоках спяваў так званы дыфірамб - асаблівую песню ў гонар Бахуса, дзе адлюстроўваліся сумныя і радасныя падзеі з жыцця бога.

Кастрычнік – сярэдні месяц восені, характарызуецца зменлівым надвор'ем: бываюць густыя туманы, слата, частыя замаразкі, а часам выпадае і снег. Дрэвы стаяць аголеныя, птушкі адляцелі ў вырай. Наступае пара для саадаваў: пасадка дрэў і ягаднікаў, абмазванне ствалоў глінай і вапнай, іх ацяпленне. Народны каляндар месяца небагаты. **Яго асноўнае свята – Пакровы.** У скарбніцы сялянскай мудрасці маюцца прыкметы, па якіх вызначаецца надвор'е як на бліжэйшыя дні, так і на вялікі тэрмін – зіму і вясну.

**У бібліятэчных установах карэліччыны кастрычніцкія мерапрыемствы тычацца Міжнароднаму дню сталага чалавека і Дню маці, Сусветнаму дню усмешкі і Сусветнаму дню жывёл. А таксама праз краязнаўчыя часы, літаратурныя гадзіны, пазтычныя хвіліны і інфарміны мы ўспомнім тых (менавіта кастрычніцкіх юбіляраў), хто праслаўляў наш родны край - Алеся Мілюця (110 – годдзе) і Алеся Бажко(100 – год).**

## 2 кастрычніка 2018 года

Вечар - сустрэча «*Душы запасы залатыя*» 50+

(*Да Міжнароднага дня сталых людзей*)

(агр. Ярэмічы, Ярэміцкая сельская бібліятэка, пачатак у 17.00)

*1 кастрычніка – асаблівы дзень. Дзень, калі можна пячы дамашнія прысмакі, рыхтаваць віншаванні і запрасіць на свята бабуль і дзядуляў. Менавіта ў гэты дзень увесь свет ушаноўвае пажылых людзей.*



Ярэміцкая сельская бібліятэка шчыра запрашае Вас на **вечар – сустрэчу “Душы запасы залатыя”**. Удзельнікі падзяляцца сакрэтамі свайго добрага фізічнага стану, паўдзельнічаюць у шматлікіх конкурсах – літаратурным, музычным, спартыўным і кулінарным, а таксама пагутараць пра чуласць, спагадлівасць, дабрыню і каханне. Вучні прачытаюць вершы, а супрацоўнікі мясцовага клуба прапануюць канцэртныя нумара.

## 11 кастрычніка 2018 года

Ранішнік “*Матуля мая дарагая*” 5+

(да Дня маці)

(г.п.Карэлічы, пл.17- Верасня,8, дзіцячая бібліятэка, пачатак у 11.00)

Не знаю,  
Ці ёсць жыццё  
На нейкіх зорках.  
Я знаў толькі адну зорку –  
Пяцікрылую далонь маці,  
На якой выраслі  
Мы, наш хлеб, нашы песні.  
Святло якой  
Вечна струменіць.  
*М.Танк*

*Матуля! – якое цудоўнае, ласкавае, мілае слова! Як многа значыць яно для кожнага з нас! Колькі вершаў і песень напісана пра самую родную і дарагую, пра тую, якая падаравала нам жыццё.*



Карэліцкая дзіцячая бібліятэка запрашае **на ранішнік “Матуля мая дарагая”** прысвечаны Дню маці, дзе для вас будзе працаваць ілюстраваная кніжная выстава-прагляд “Гэта толькі для вас і вашых матуль!”, будуць гучаць самыя ветлівыя, ласкавыя і добрыя словы аб родных матулях і дэкламавацца вершы беларускіх паэтаў. Таксама вас чакае мультыплікацыйная стужкі “*Мама для мамантёнкі*” і падарункі ад бібліятэкі.

Уваход свободны

Тэл. для кантактоў: 8(01596)21368

## 12 кастрычніка 2018 года

Ранішнік «**Мая мама – лепшая на свеце**» 3+  
(агр. Палужжа, Палужская сельская бібліятэка, пачатак у 17.00)



*Гісторыя святкавання Дня маці сыходзіць каранямі ў рэлігійнае свята **Пакроў** Прасвятой Багародзіцы — ва ўсіх праваслаўных цэрквах у гэты дзень праводзіцца святочнае набажэнства. Лічыцца, што ў 910 годзе ў Ерусаліме цудоўным чынам Багародзіца явіла сябе, падчас набажэнства многія людзі ўбачылі ў небе Маці Божую, якая пакрывала ўсіх людзей і маліліся шырокім белым покрывам, імкнучыся абараніць ўсіх дзяцей Божых. Менавіта таму Дзень маці ў Беларусі прымеркаваны да гэтак важнага ў праваслаўнай рэлігійнай традыцыі свята.*

Да Дня маці Палужская сельская бібліятэка сумесна з дзіцячым садком ладзяць ранішнік «**Мая мама лепшая ў свеце**». На свята запрашаны матулі, для якіх у гэты дзень будзе сказана шмат цёплых слоў, прачытана добрых вершаў, спета прыгожых песень. Таксама будзе працаваць выстава малюнкаў рабят (заданне давалася загадзя) пад назвай «**Мая любімая і адзіная**»

Уваход свабодны

Тэл. для кантактоў: 8(01596)25788

## 19 кастрычніка 2018 года

Літаратурна – музычная гасцёўня  
«**Комсомол, ты в памяти моей...**» 16+  
(г.п. Карэлічы, пл. 17-верасня, д.8, раённая бібліятэка, пачатак у 15.00)

*Усесаюзны Ленінскі камуністычны саюз моладзі, або камсамол, быў заснаваны 29 кастрычніка 1918 года як маладзёжная арганізацыя Камуністычнай партыі. Пасля распаду СССР "нераемнікамі" камсамола ў Беларусі сталі саюз моладзі Беларусі і Беларуска патрыятычны саюз моладзі. У 2002 годзе дзве найбуйнейшыя маладзёжныя арганізацыі аб'ядналіся ў адну-Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі (БРСМ).*



*Менавіта 29 кастрычніка 2018 года спаўняецца 100 гадоў з дня ўтварэння Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі. Школу Ленінскага камсамола ў савецкі час прайшлі мільёны маладых людзей ва ўзросце ад 14 да 28 гадоў.*

**Карэліцкая раённая бібліятэка** запрашае ўсіх жадаючых разам сустрэць знакавую гістарычную дату – **100 - годдзе УЛКСМ**. Удзел у мерапрыемстве прымуць раённы краязнаўчы музей (з знакавай фотавыставай), Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі (з гістарычнай даведкай), раённая ветэранская арганізацыя (з цікавымі і змястоўнымі ўспамінамі), раённы Дом культуры (з музычнымі нумарамі). Супрацоўнікі раённай бібліятэкі гарантуюць кніжную **выставу – успамін “Комсомол: время, события, люди”**, дакументальны фільм і добры настрой.

Уваход свабодны

Тэл. для кантактоў: 8(01596)21438

## 20 кастрычніка 2018 года

Свята народнай творчасці «**Макоша запрашае**» 10+  
(агр. Райца, Райцаўская сельская бібліятэка, пачатак у 12.00)

*Макоша – свята рукадзелля, хэндмейда і творчай фантазіі. Галоўная гераіня свята –Макош – багіня зямлі і дажджу, ўраджаю, заступніца рамёстваў і ўсіх жанчын, багіня лёсу, вечная ткачыха і праля, вышывальшчыца і бісеранізальніца.* У гэты дзень **Райцаўская сельская бібліятэка** арганізуе шыкоўныя выставы – экспазіцыі з вышываных карцін гладзю і крыжом, вырабаў з бісеру і ільну, а таксама кніжную выставу, на якой прадстане новая тэматычная літаратура з фонду бібліятэкі.




Уваход свабодны

Тэл. для кантактоў: 8(01596)71697

## 23 кастрычніка 2018 года

Міністудыя «**Падарожжа ў краіну Анімацыю**» 8+  
(агр. Варонча, Варанчанская сельская бібліятэка, пачатак у 16.00)

Як ствараецца мультфільм? Калі і як ён з'явіўся ў нашым жыцці? Чым адрозніваецца мультыплікацыя ад анімацыі? І чаму менавіта 28 кастрычніка лічыцца Міжнародным днём анімацыі?



**Варанчанская сельская бібліятэка** запрашае хлопчыкаў і дзяўчынак у міністудыю да любімых мульцяшных герояў, каб разам пазнаёміцца з гісторыяй узнікнення мультыплікацыі, стварэннем анімацыйных фільмаў і прыняць удзел у цэлым шэрагу пазнавальных віктарын і рэбусаў.

Уваход свабодны

Тэл. для кантактоў: 8(01596)27496

